

## Мянайце рэнэртуар

У жынкі ўсякае бывае.

Бывае, паасобку людзі працуешь, а зьбяруша разам - нічога ня выходзіць. І наадварот - бывае, паасобку людзі нічога ня робяшь, а зьбяруша разам... пяюшь... Напрыклад, сябры Чыжэвіцкага сельсавету - паасобку кожны зь іх як працаўнік - міт, пустое месца, а як зьбяруша на пленум, - стройны хор, хошь у Дзяржаўны Тэатар запрашай. Бяды толькі, што рэнэртуар у іх вельмі вузкі: съпяваюшь выключна «Коробушку».

Селькор Кooki, які паведаміў нам аб гэтым факце, чамусь вельмі незадаволены сельсаветчыкамі і заклікае іх падзягнуцца.

Напрасна, т. Кooki! Па-мойму, дык у тым, што людзі съпяваюшь, нічога дрэннага няма. Чаму не пасъпяваш, калі чалавеку весела! Па-другое, што-ж сябрам сельсавету рабіць на пленуме, раз яны перакулілі па якой-небудзь пляніцы самагону? Біць вокны? Ламаць сталы? Качаць старшыню сельсавету? Дык я лічу, што гэта не да твару сельсаветчыкам, ды к таму-ж і непрадукцыйная трата часу. Качаючы, старшыню можна выкулішь з рук, а ён нос разаб'е або штаны парве - адны няпрыемнасьці. А пяеш - і сабе хораша й сялянам весела.

Я нічога супрана съпеваў.

Мяне тут якраз другое цікавіць: мне незразумела, чаму іменна «Коробушку» съпяваюшь. Няўжо ў нас песень прыгажэйшых няма. Узяшь, напрыклад, «Чыжык, чыжык, дзе ты быў», - чым не заліхвацкая песня, ежалі яе ды пад гармонь пусышь. Любата!

Або «Ухар купец» - чаму яна для пленуму не падыходзіць? І скочная, і вясёлая. Можна съпяваш і тахты нагамі адбіваш.

Ды хошь-бы сабе ўзяшь і «Ваши пальцы пахнут

ладаном». І то ўжо лепиш, чымсь «Коробушка». Калі гэты раманс пападзе пад настрой, ды яго шчыра ўсім пленумам выканань пад акампанімэнт сакратара сельсавету на раялі, дык прыямнейшую асалоду на пленуме і ўяўіць сабе трудна.

А ўзянь нарэшце «Бубенцы». Гэта-ж калі ёсьць добры салісты, ды пад гітару зачыгнучы:

Что было - никогда не вернётся!  
Так зачем же, зачем вспоминать?

А потым хорам падхапінь:

Слышишь звон бубенцов издалека...

Цудоўна!..

А «Забыты нежныя лобзанья», а «Яблочко»? Оспадзі, ды ші мала ёсьць прыгожых сыпеваў, апрача «Коробушки»! Ня трэба бышь такімі кансэрватарамі. Бо пры ўмелым выкарыстаныні гэткага, па праўдзе сказаць, даволі рэдкага «ўклону» сельсавету, які музычны, якіх дзялоў можна наварочаць. Гэта-ж пры ўдалым рэпэртуары з посыпехам можна на пленумах канцэрты задаваць.

А сяляне як паваляшь на пленум пры такой яго арганізацыі! Бяды! А то яны ў апошні час нешта адбіліся ад сельсавету й ходзяць чуткі, што віной усяму «Коробушка».

- Што-ж, кажуць, гэта за сельсаветчыкі? Ім толькі «Коробушка» ў галаве, а больш нічога й ведаш ня хочуць.

І, як прыклад, прыводзяць шчырае жаданыне вёскі Півашы скінуць лішнюю гразь зь цела - жаданыне, якое ў самым сваім зародку было перасечана сельсаветчыкам...

Вёска хацела лазню набудаваць з быўшага магазыну, дык сябра с-савету П. Якубовіч не дапусціць.

- Сьвінъня, - казаў ён, - ніколі ня мыеща, а хто скажа, што яна брудная. Вось і я ніколі ня мынося, а я-ж нават начальства.

Ясна, вёска абурылася, але ня супраць Якубовіча, а іменна супраць «Коробушки».

- Знаем мы вашу чыстату, - гудзяць сяляне, - на «Каробачны» хочуць перапяяць магазын, п'яніны.

Вось, братцы, як справы павярнула могучь.

Біце албой, пакуль ня позна. Мянайце рэнэртуар.

На першы стрэл, пакуль яшчэ хваляванье масаў не разъвінулася, я вам магу парайць съпяванць «Чаму-ж нам ня пець».

Гэта песняна хоць і ня будзе адпавяданць запраўднасці наконт таго, што «ў нашай хатачы парадак ідзеі», але яна мае перавагу ў тым, што блізкая сяляням. Пачуе вёска сваё роднае наконт «парадачку» й крыху супакоіца. А тым часам вы пярайдзене на «Звон бубенчиков» або на «Яблочко».

Толькі такім манёурам можа й адратуеце лёс «Коробушки», а разам зь ёй можа й свае сельсавецкія крэслы. Кажу, можа, бо хто яго ведае.

У жынці ўсякае бывае...